

Сябры па шахце

Па справах рэдакцыі мне прыйшлося патурбаваць Мікалая Мацвеевіча. Я пазваніў яму па тэлефоне.

— Прыходзьце заўтра раніцай, я буду чакаць, — сказаў ён. — Але адна ўмова — доўга мяне не затрымліваць. Абяцаў а дзесятай гадзіне выступіць на адной нарадзе.

Назаўтра роўна ў дзевяць я быў у прыёмнай. Тут мяне і затрымаў Іван Сямёнавіч Бурдыка.

— Яго няма, — сказаў Бурдыка, паказаўшы на дзверы кабінета Галадзеда.

— Ён жа мяне сам запрасіў...

— Ведаю, але калі ты з ім дамаўляўся, то ён яшчэ не знаў, што ўвесь распарадак на сённяшні дзень будзе парушаны. На нараду, дзе ён збіраўся прысутнічаць, пойдзе Саакян, намеснік. Сам жа ён цяпер на вакзале. Сустрэкае, брат, свайго старога сябра, з якім яшчэ да вайны працаваў на шахце.

— Але ён прыедзе сюды?

— Павінен, а калі гэта будзе — не сказаў. Думаю, што ён свайго сябра павязе дахаты.

— Такі ён важны?

— Угу. Наогул, гэтая гісторыя магла б зацікавіць і тваю газету.

— А што за гісторыя?

— Яны декалі разам працавалі, — пачаў Іван Сямёнавіч. — Былі між сабой як родныя браты. Мікалай Мацвеевіч пра той час сам мне так сказаў: мы не адной крыві з ім, але душы адной. Пачалася першая сусветная вайна. Яна зрушыла з наседжаных месц мільёны людзей, скамячыла жыццё, разлучыла блізкіх — родных і сяброў. Трапілі ў вір вайны і два блізкія сябры Іван і Мікалай. Франты, акопы разлучылі іх.

Потым пачалася рэвалюцыя. У агні і крыві нараджалася Савецкая рэспубліка. Нямала барацьбітоў за шчасце працоўных палягло на палях грамадзянскай вайны. Іван палічыў, што

Мікалай загінуў на грамадзянскай вайне, яму здалося, што ён сустрэкаў яго прозвішча сярод герояў Перакопа.

Ведаў Мікалай, на што быў здатны яго сябар Іван. Ён быў з тых, што не ўмеюць берагчы сябе ў баі, што цаной уласнага жыцця пракладваюць шлях да перамогі. Падумаў Мікалай, што недзе на палях бітвы склаў сваю галаву яго сябар Іван. Адным словам, кожны з іх лічыў, што няма сябра жывога.

Аднойчы Івану ў рукі трапіла газета, дзе на адным з партрэтаў быў вельмі знаёмы твар.



З поўным тэкстам дакумента
можна азнаёміцца ў бібліятэцы